

№2

АДУКАЦЫЯ і ВЫХАВАННЕ

2001

Н У М а р ы
Н У М а р ы
Н У М а р ы
Н У М а р ы

Сучасныя адукацыйныя
тэхналогіі: навучальна-
даследчы прынцып

На шляху да добра, ісціны,
прыгажосці

Сацыяльны педагог:
выхавацель і псіхолаг

Проблемы сучаснай школы
ў Еўропе



Гісторыя айчыннай і сусветнай навукі

Усеагульны маральны закон А.Доўгірда

В.С.Болбас, кандыдат педагогічных навук, дацэнт,
праектар па навуковай работе,

I.С.Сычова, саісکальнік кафедры педагогікі
(Мазырскі дзяржаўны педагогічны інстытут
імя Н.К.Крупскай)

Анёл (Аніёл) Доўгірд. Сёння гэта імя знаёма толькі абмежаванаму колу навукоўцаў. Грунтоўным вывучэннем друкаваных і рукапісных прац А.Доўгірда, архіўнымі пошукамі яго спадчыны плённа займаліся беларускі даследчык Э.Дарашэвіч і польскі — С. Качмарак. Між тым па ўкладзе ў развіццё айчыннай культуры і асветы вучоны з'яўляецца прадстаўніком “залатога фонду” беларускай нацыі і заслугоўвае пільнай увагі з боку нашчадкаў.

Адзін з самых эрудзіраваных людзей свайго часу — філософ, логік, псіхолаг, педагог, А.Доўгірд абараніў доктарскую дысертацию па тэалогіі, выкладаў у Віленскім універсітэце. Пад уздзеяннем яго лекцый фарміраваліся погляды перадавой віленскай моладзі. Да нашага часу захаваліся экзаменацыйныя пытанні і адказы на іх Адама Міцкевіча, які трymаў іспыты перад гэтым вучоным. Дарэчы, і сам А.Доўгірд пісаў вершы, шмат увагі ўдзяляў псіхалогіі творчасці. У жыцці ж, па сведчаннях сучаснікаў, ён быў сціплым чалавекам, добразычлівым, верапаслухміным, але вельмі дасведчаным і адданым навуцы, якой прысвяціў сваё невычэрпнае працалюбства і востры, дапытлівы розум філосафа.

Анёл Доўгірд (1776—1835) нарадзіўся ў маёнтку Юркаўшчына Мсціслаўскага павета Магілёўскай губерні ў сям’і дробнага шляхціца Андрэя Доўгірда. Гэтае прозвішча ўпамінаецца ў дакументах XVI ст. і, верагодна, мае глыбокія карані. (Так, у гісторыі літаратуры вядома таксама імя паэта XVI — пачатку XVII ст. Самуіла Доўгірда, родам з Ашмяншчыны, які ў сваіх творах занатаваў значныя падзеі, што адбываліся на беларускіх землях.)

Пачатковую адукацыю будучы асветнік атрымаў дома. З 1786 г. два гады вучыўся ў езуіцкіх школах Мсціслаўля і Магілёва, дзе дасканала авалодаў лацінскай мовай. Працягваў адукацыю ў вучылішчах каталіцкага ордэна піяраў, членам якога стаў у 1791 г. Дарэчы, орден лічыў першапачатковай не місіянерскую дзеянасць, а выхаванне і навучанне моладзі. У піарскіх калегіумах была менш строгая дысцыпліна, адчуваўся значны ўплыў французскай культуры, свецкіх і гуманітарных навук. Заможныя людзі ахвотна аддавалі сваіх дзяцей у піарскія школы, якія пасля рэформы С.Канарскага знаходзіліся на перадавых пазіцыях у педагогіцы, садзейнічалі пашырэнню прыродазнаўчых ведаў. Напрыклад, у справаздачы аб развіцці вучылішча ў Дуброўне, дзе вучыўся А.Доўгірд, даецца станоўчы водгук аб выкладанні прыродазнаўча-матэматычных предметаў, абсталіванні кабінетаў.

Сярод асноўных вучэбных дысцыплін былі рэлігія і хрысціянская маральнасць, лацінская, грэчаская і польская мовы і літаратура, рыторыка, алгебра, геаграфія, прыродазнаўчая гісторыя, філософія, логіка, псіхалогія, метафізіка, гісторыя Польшчы і ўсеагульная, азнямленне з

мясцовымі законамі і інш. Лічыліся абавязковымі фізічнымі і ваенныя практикаванні. Рэкамендавалася чытаць выпіскі з рымскіх пісьменнікаў і аратараў: Цэзара, Цыцэronа, Сенекі, Авідыйя, Гарацыя, Ювенала і г.д. Значнае месца адводзілася выхаванию маральнасці, фарміраванню станоўчых рыс характару, развіццю мыслення, эстэтычнага пачуцця. Малодшыя вывучалі абавязкі дзяцей у адносінах да бацькоў, таварышаў, слуг. Вялася гаворка аб добрых і дрэнных учынках, асабістай адказнасці кожнага чалавека. У старэйшых класах вывучаляся права прыроднае — *jus naturae*. Ці не адсюль бяруць пачатак цікавасць А. Доўгірда да пытанняў духоўнасці, яго пошуку ўсеагульнага маральнага закону?

Да педагогічнай дзейнасці А. Доўгірда рыхтаўся ў калегіуме піяраў у Дубровіцы Валынскай губерні. Тут выкладаў вядомы логік і філосаф, адзін з актыўных рэфарматараў асветы на беларускіх землях К. Нарбут. Статут установы прадугледжваў для будучых настаўнікаў вывучэнне граматыкі, паэтыкі, рыторыкі, арыфметыкі, каліграфіі, нямецкай і французскай моў. На старэйшых курсах вывучаліся філасофія, логіка, метафізіка, этыка, алгебра і геаметрыя, фізіка, палітыка і права. Ёсць звесткі, што А. Доўгірд слухаў курсы лекцый па матэматыцы, фізіцы і тэалогіі ў Віленскім універсітэце.

Атрымаўшы рознабаковую і грунтоўную падрыхтоўку, А. Доўгірд з 20 да 38 гадоў працаваў настаўнікам у розных піярскіх вучылішчах. Выкладаў пераважна прыродазнаўства і матэматыку, а таксама паэтыку, рыторыку, французскую мову і польскую літаратуру. Шырыня кругагляду адчуваеца і ў яго навуковых працах, дзе шмат аналогій з фізікай, астраноміяй, мастацтвам і г.д. У 1807–1808 гг. А. Доўгірд пераезджает у Вільню. Там ён быў капеланам (каталіцкі свяшчэннік) Віленскай гімназіі і сакратаром мясцовага аб'яднання піяраў. З 1818 г. чытаў лекцыі па логіцы і псіхалогіі ва універсітэце. З 1821 г. выкладаў поўны курс тэарэтычнай і практичнай філасофіі.

А. Доўгірд друкаваўся ў навуковых часопісах, падрыхтаваў даследаванне аб філасофіі Э. Канта. У 1821 г. выходзіць у свет яго праца “Пра логіку, метафізіку і маральну філасофію”, дзе выкладзены асноўныя погляды вучонага. У 1828 г. у Полацку быў надрукаваны першы том “Логікі”, яшчэ два засталіся ў рукапісах. Увогуле навуковая праца А. Доўгірда праходзіла пры неспрыяльных маральных і матэрыяльных умовах, многае з яго спадчыны згублена і належным чынам не ацэнена. Але нават знаёмства з

творамі, якія захаваў час, дазваляе ўбачыць цікавага, неардынарнага мысліцеля, асветніка, бескарыслівага рыцара навукі.

Светапогляд А. Доўгірда сферміраваўся ў эпоху Асветніцтва, якая ўладарыла ў культурным жыцці Беларусі ў апошнія чвэрці XVIII — пачатку XIX ст. Вучоны верыў у навуковы прагрэс, гуманістычную ролю дакладных навук і тэхнікі. Ён супрацьпаставіў нямецкаму ідэалізму канцэпцыю “здаровага разуму”, стварыў структуру псіхалагізаванай логікі. Погляды вучонага сферміраваліся на мяжы рускага і польскага Асветніцтва. А. Доўгірд — прыхільнік Дж. Лока і Э. Кандыльяка. Яго куміры — Платон, Арыстоцель, Фама Аквінскі, Фр. Бэкан, А. Дэкарт, Г. Лейбніц, а таксама браты Анджэй і Ян Снядэцкія, якія выкладалі ў Віленскім універсітэце. Аб гэтым сведчаць навуковыя працы і апісанне асабістай бібліятэкі вучонага. Філософская і педагогічныя погляды А. Доўгірда цесна пераплітаюцца, эстэтычнай канцэпцыяй сплачвае класіцызм і рамантызм, абапіраецца на даследаванне здольнасцей чалавека. Мысліцелю блізкія педагогічныя погляды англійскага асветніка Джона Лока, згодна з тэорыяй якога ў чалавеку адсутнічаюць прыроджаныя ідэі, душа дзіцяці ўяўляе чистую ваксовую дошку (*tabula rasa*), на якой выхавацелі могуць “пісаць” ўсё, што захочуць. Адсюль робіцца выснова аб неабмежаваных магчымасцях выхавання ў фарміраванні асобы.

А. Доўгірд лічыў, што пачуцці чалавека, яго інтэлект фарміруюцца перш за ўсё шляхам практикавання, праз шматразовыя паўтарэнні, а потым запісваюцца ў душы і разуме і ўтвараюць устойлівую характарыстыку асобы. Гэта адносіцца і да маральнага выхавання, эффекту юнацтва якога, на думку педагога, у многім абавязана методу прывучэння: выхаванец, які зрабіў добры ўчынак і атрымаў задавальненне ў душы, а часам і адпаведнае заахвочванне з боку выхавальнікаў, захоча яго паўтарыць. А. Доўгірд падзяляў погляды Д. Лока, што такія звычкі лёгка засвойваюцца ў маленстве, калі яшчэ не развіта здольнасць да разважанняў, і вядуць да выхавання дабрачыннасці і мудрасці, строгай маральнай дысцыпліны. Дабрачыннасць у многім абумоўліваецца здольнасцю абмяжоўваць свае жаданні, адмаўленнем сабе ў задавальненнях, калі яны не адабраюцца разумам. Набыццё ж дабрачыннасці прыводзіць да фарміравання дасканалай асобы.

Працэс станаўлення інтэлекту ў дзіцяці А. Доўгірд аналізуе ў рабоце “Аб логіцы, метафізіцы і маральнай філасофіі”. Ён сцвярджает,

што першапачатковае інтынктыўнае імкненне адчуваць прадметы пераастае ў асэнсаванае, уважліва даследуе працэс пазнання, аналізуе ролю чалавечай рукі, іншых органаў пачуццяў: зроку, слыху, абяняння. Усе веды чалавек набывае праз знешні вопыт – адчуванні, а таксама ўнутраны – рэфлексію. Прычым вучоны неаднаразова падкрэслівае, што розуму ўласцівы нейкі прыроджаны натуральны закон, які з'яўляецца крытэрыем сапраўднасці ведаў. На ўзроўні маралі такім абсолютным крытэрыем, на думку А. Доўгірда, з'яўляецца “голос сумлення”, здольны накіраваць чалавека на правільныя ўчынкі, дапамагчы адрозніць добро ад зла. Такім чынам, адмаўляючы наяўнасць у чалавека прыроджаных ідэй, вучоны прызнае існаванне ў кожнага дзіцяці пэўных задаткаў, або правіл розуму, дзяяконы якім людзі могуць устанаўліваць ісціну. Разумовыя здольнасці, ад якіх у першую чаргу і залежыць узровень маральнасці асобы, філософ лічыць не статычнымі, а вынікам пастаяннага ўдасканалення і развіцця, чаго вымагае неабходнасць захавання жыцця, ход эвалюцыі грамадства. Правільны шлях пазнання і маральнага ўдасканалення – “гэта рух ад спраўдобра пазнаных да невядомых, ад больш лёгкіх да больш цяжкіх. Гэты шлях паказвае сама прырода, і толькі ён можа прывесці да сапраўдных адкрыццяў” [1, с. 421], – сцвярджае вучоны. У распрацаванай ім псіхалагічнай логіцы мысліцель спрабуе ўстановіць сувязь паміж розумам і светам па аналогіі з сувяззю паміж часткамі пэўнай машины і ўласцівымі ім дзеяннямі.

Логіка для А. Доўгірда з'яўляецца ключом да авалодання іншымі навукамі, універсальным мэтадам пазнання і развіцця. Ён даказвае цесную сувязь логікі і тэорыі навучання: “Святло, якое логіка бярэ ў іншых навук, – адзначае вучоны, – яна павінна пасылаць назад, узбагачанае разважаннямі” [1, с. 421].

Услед за Д. Локам А. Доўгірд прыходзіць да вываду, што трэба не столькі даваць выхаванцам веды, колькі абуджаць любоў да іх, развіваць і накіроўваць розум, каб зрабіць кожнага вучня здольным да ўспрымання любой наўку і праз узбраенне спосабамі авалодання яе зместу, а не праз назапашванне як мага больш інфармацыі. Ён піша: “Найважнейшай справай для чалавека, які прысвяціў сябе навукам, з'яўляецца вызначыць загадзя гарызонты свайго пазнання, значыць пазнаць свае здольнасці, іх узровень і межы, каб не траціць дарагі час на безвыніковыя намаганні і набыткі такіх ведаў, якія перавышаюць сілы яго пазнання” [2, с. 126]. Мысліцель адзначае, што, паведамляючы свае

веды іншым, чалавек часта ідзе шляхам, супрацьлеглым таму, якім ён іх набываў; пазнанне дасягае высокага ўзроўню пры ўзаемным абмене думкамі.

Увогуле магчымасці з дапамогай мовы перадаваць інфармацыю А. Доўгірд надаваў вялікае значэнне. Ён лічыць мову важным сродкам маральнага развіцця асобы. Дзяяконы ёй чалавек мае неабмежаваныя магчымасці інтэлектуальна-маральнага ўдасканалення. Пры аналізе развіцця мовы А. Доўгірд засяроджвае ўвагу на яе грамадскіх, калектыўных пачатках. Менавіта гэтыя характеристыстыкі ды яшчэ здольнасць да абстрактнага мыслення і адрозніваюць чалавека ад вышэйших жывёл. Падобныя меркаванні знаходзім у рукапісе “Кароткія развагі пра думку звяроў”, дзе выказаны перадавыя для таго часу погляды.

Маючы на мэце фарміраванне дасканалай асобы, вучоны шмат увагі ўдзяляе пытанням эстэтычнага выхавання, прыродзе і фарміраванню таленту. Ён падкрэслівае, што здольнасці можна і патрэбна развіваць. На думку педагога, музыка, паэзія, жывапіс, скульптура, архітэктура і іншыя віды мастацтва здольныя даваць незвычайны штуршок для абуджэння самых узвышанных пачуццяў. Вышэйшим відам мастацтва, дзе вобраз убірае ў сябе любыя магчымасці і ўяўлення, і логікі, для А. Доўгірда з'яўляецца паэзія. Яна “распаўсюджвае сваё панаванне на ўесь свет, абуджае лепшае ў чалавеку, выхоўвае і ўзвышае яго сэрца і душу” [2, с. 128]. Паэзія ўздзейнічае на мараль, этыку, звычай і пачуцці людзей, адначасова і сама сілкецца з гэтых крыніц. Вучоны спасылаецца на такі прыклад: песні бардаў, трубадураў і менестрэляў змякчылі нораў варварскіх народаў, бо адрозніваліся міласэрнасцю да захопленых у палон, далікатнасцю ў пытаннях кахрання.

Такім чынам, А. Доўгірд лічыў, што сродкамі мастацтва можна выхаваць маральна дасканалую асوبу, узбагаціць душу, прывіць лепшыя чалавечыя якасці. Дарэчы, гэта было ў рэчышчы патрабаванняў часу. Адукацыйная камісія, якая на беларускіх землях напрыканцы XVIII ст. выконвала функцыі Міністэрства народнай асветы, ажыццяўляла рэформу школ у духу Асветніцтва. Адукацыя набывала свецкі, дэмакратычныя характеристар, узрасла ўвага да прыродазнаўчых навук, але, бяспрэчна, першое месца адводзілася маральному выхаванню. Побач з дакладнымі навукамі вывучаліся класічнае і сучаснае мастацтва, славянская філалогія і інш. Наогул, ставілася пад сумненне набыццё адукацыі, калі яна не ўдасканальвае маральную прыроду чалавека, не ўзбагачае духоўны свет асобы.

А.Доўгірд меркаваў, што маральныя законы фарміруюцца пад упльвам грамадскага ладу жыцця. Ён не адмаўляў індывідуалізму, але абшчыннасць і грамадскі дабрабыт ставіў на першае месца. Чалавек можа маральна ўдасканальвацца і быць шчаслівым толькі ў супольнасці сабе падобных. Як адзначае Э.Дарашэвіч, А.Доўгірд раздзяляў тэзіс французскіх матэрыялістакаў аб tym, што дабрабыт народа – вышэйшы закон. Мысліцель сцвярджаў, што мэта грамадства не ў tym, каб “пэўныя асобы атрымалі вышэйшую ступень шчасця, а ў tym, каб шчасце набыла найбольшая колькасць людзей дадзенага грамадства судносна сваім інтарэсам і схільнасцям” [3, с. 216]. На думку вучонага, чалавек не можа быць сродкам для дасягнення няхай нават самай высокай мэты: “Рабі так, каб ты заўсёды адносіся да чалавецтва ў сваёй асобе і ў асобе ўсякага іншага як да мэты, і ніколі не адносіся б да яго толькі як да сродку” [3, с. 216]. Нельга не заўважыць: гістарычны падзеі сведчаць, што ігнараванне гэтага пастулата гуманізму прыводзіць да трагічных вынікаў.

Сваю этыка-маральну канцепцыю А.Доўгірд выкладаў у рукапісе “Філасофія маральная” (у гэта паняцце ён уключаў этыку, палітыку, педагогіку). Але рукапіс захаваўся часткова, таму, на жаль, няма магчымасці непасрэдна і поўнасцю пазнаёміцца з педагогічнымі поглядамі вучонага.

У апошнія гады жыцця А.Доўгірд звяртаўся да пытанняў маралі і тэалогіі. Яго погляды – філосафа і члена манаскага ордэна – аўядноўваюць у сабе хрысціянскую мараль і ідэі Асветніцтва. Вучоны задаецца пытаннем: “Калі мы філасофію называем мудрасцю, то ці не самая большая мудрасць правільна паводзіць сябе ў жыцці?” [3, с. 209]. У А. Доўгірда часта паўтараеца думка, што шчасце – асноўная мэта маралі. Чалавек імкнецца пазбегнуць пакут і духоўных, і фізічных. Як адзначаюць даследчыкі, тут мысліцель блізкі да эўдэмізму – антычнага маральнага напрамку, згодна з якім шчасце (блаженства) з’яўляецца вышэйшай мэтай чалавечага жыцця. Яшчэ Сакрат лічыў, што шчасце залежыць ад дабрачыннасці чалавека. І законы маралі павінны дапамагчы кожнаму спазнаць шчасце.

А.Доўгірд разглядае таксама складаную этычную праблему ўзаемадносін духоўнага і фізічнага. Ён прыходзіць да высновы, што фізічныя патрэбнасці кіруюць учынкамі людзей, але павінны рэгулявацца вышэйшымі маральнымі прынцыпамі. Гэта няпроста, але неабходна, іншы шлях вядзе да страты чалавечага ablічча.

Мысліцель звязвае маральнасць з пазнаннем і свабодай выбару. Маральнасць, на яго думку, можа быць толькі вынікам прайяўлення незалежнай і свабоднай волі індывіда. Як і Кант, ён лічыць, што маральнасць першапачаткова апрыёрная і падпарадкоўваецца разуму. Учынак лічыцца маральным настолькі, наколькі яго накіроўваюць разум ведамі, а воля – дазволам або выбарам. Але сапраўдны крытэрый духоўнасці для вучонага – голас сумлення. Тут, відавочна, ён зыходзіць з вышэйшага, боскага, пачатку. У сваіх тэалагічных працах А. Доўгірд піша, што маральныя законы і голас сумлення можна растлумачыць толькі наяўнасцю вышэйшай істоты. Такім чынам асветнік і тэолаг спрабуе гарманізаваць уплыў звышнатуральных сіл і вопыту чалавецтва на фарміраванне маральных паводзін асобы. У спасціжэнні маральных законаў і арганізацыі адпаведнага ладу жыцця кожны чалавек ідзе асабістым шляхам, і роля асобы ў маральна-духоўным са-майдасканаленні з’яўляецца вызначальнай. Толькі пры супадзі “голаса сумлення” і набытых ведаў чалавек можа ўзняцца да маральных вяршынь.

Цікавыя думкі аб вечных законах жыцця і сувязі паміж рэчамі рэальнымі і ўяўнымі мысліцель выказаў і ў доктарскай дысертацыі “Аб цудах”. Як тэолаг А.Доўгірд сцвярджае: сапраўднае цуда, евангельскае або з рэальнага жыцця, у сваёй аснове мае добро, таму ён пастаянна заклікае людзей да добрых учынкаў. Трэба меркаваць, што, як і для Канта, для беларускага асветніка сапраўдным цудам былі дзве рэчы на свеце: зорнае неба над галавой і маральны закон чалавека, апошніе – больш, бо, выконваючы законы маралі, чалавек дасягае дасканаласці.

Вучоны не спадзяеца толькі на закон вышэйшы. Этыка для яго, як і логіка, – дакладная наука, пабудаваная па сваіх законах. “І калі асoba, добра ведаючы правілы маралі, тым не менш збіваецца з правільнага шляху, то гэты недахоп трэба прыпісаць самой науцы” [1, с. 426], – сцвярджае А.Доўгірд. Тым самым ён яшчэ раз акцэнтуе ўвагу на неабходнасці арганізацыі спецыяльнага наукова аргументаванага працэсу маральнага выхавання. Ён пераконвае, “што маральнасць не толькі вынікае з чалавечай прыроды, але з’яўляецца таксама неабходнай патрэбай чалавечага роду, без яе ніякае грамадства не можа ўстаяць” [1, с. 426]. Як слушна адзначае Э.Дарашэвіч, “У А.Доўгірда больш моцна, чым у Канта, падкрэслены сутнасна маральныя патрабаванні да асобы: асабістая ад-

крытасць свету як вышэйшы прынцып маралі” [2, с. 416]. А. Доўгірд спрабуе ў вышэйшыя маральныя прынцыпы арганізацыі супольнага жыцця ўвесці інтэрэсы кожнай канкрэтнай асобы. Імкненне да агульнага добра павінна не ігнораваць шчасце асбнага чалавека. Вышэйшы маральны закон, на думку мысліцеля, прызначаны палепшыць рэальнае жыццё.

Услед за І. Кантам і іншымі філософамі наш зямляк спрабуе сформуляваць абсалютны закон маралі – *summum principium moralitatis*. Ва ўяўленні кожнага з філософаў, адпаведная ўчынкі чалавека абумоўлены маральным абавязкам. Чым жа, на думку А. Доўгірда, павінен кіравацца ў сваім жыцці маральна дасканалы чалавек? “Так рабі заўсёды, каб не было сорамна расказаць усяму свету пра свой учынок і пра пабуджальная матывы, якія цябе да яго накіравалі” [3, с. 215], – заклікае ён. Такім чынам, у трактоўцы беларускім мысліцелем “залатога правіла маральнасці” аб’ядналіся і хрысціянская, і народная, і асветніцкая мараль. Веды, доўг і сумленне – абавязковая ўмова маральных учынкаў. Таму, паводле перакананняў вучонага, ідэал дасканалага чала-

века павінен гарманічна спалучаць маральны і інтэлектуальны аспекты. У поўнай адпаведнасці з інтэнцыяй эпохі ранняга Асветніцтва была зроблена спроба сумясціць у такім ідэале якасці дабрачыннага хрысціяніна і рацыяналістычна арыентаванай, прагматычнай, дзеяйнай асобы. Як педагог А. Доўгірд лічыў, што маралі трэба вучыцца з дзяцінства, клапаціцца пра душу, не абцяжарваць яе заганнымі якасцямі. У гэтым для падрастаючага пакалення асабліва важны прыклад дарослых, іх паводзіны і ўзаемадносіны.

Вучэнне Анёла Доўгірда гучыць сёння асабліва злабадзённа, прымушае ўсвядоміць неабходнасць выкарыстання набыткаў нашых таленавітых папярэднікаў у сучасным грамадскім уладкаванні. Цяпер тэарэтыкі і практычныя арганізаторы маральна-выхаваўчага пракцесу прызнаюць, што перыйд ваяёнічага атэізму вымусіў нас без усялякага аналізу адмовіцца ад шматвяковага вопыту хрысціянства ў маральна-духоўным станаўленні асобы. А. Доўгірд, філософ, тэолаг і педагог, спрабаваў даць яму навуковае абурнаванне. Наш зямляк адначасова верыў у сілу навукі і магчымасць выратавання душы.

1. Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии. – Мин., 1962.
2. Дорошевич Э., Конон В. Очерки истории эстетической мысли Белоруссии. – М.: Искусство, 1972.
3. Дорошевич Э. Аниол Довгирд – мыслитель эпохи Просвещения. – Мин.: Наука и техника, 1967.

Райм...

Вместо чёрного чая постоянно пейте чай зелёный и только с сахаром “вприкуску” с добавлением к заварке поочерёдно по неделе или месяцу листьев чёрной смородины, облепихи, лесной малины, ежевики. Зелёный чай – концентрат марганца и сильнейшее кровоочищающее средство, выводящее из организма любые шлаки вплоть до радионуклидов. Лист чёрной смородины – концентрат микроэлемента селена, способствующего в сочетании с витамином Е выработке антител. Листья малины и ежевики содержат все незаменимые аминокислоты, без которых невозможно нормальное развитие и функционирование организма.

Летом используйте в пищу свежие молодые листочки перечисленных выше растений, расположенные на концах побегов.

(Наука и жизнь. – 2000. – № 8.)